

# ВОДАР ЧАСУ І САЦЬЯЛЬНАЯ ГУЛЬНЯ

ТАЦЦЯНА РОШЧЫНА

*Псалтыр, пакрытую няжорсткай бурай кожай,  
Я ўзяў і срэбнныя засцёжкі адамкнуў...*

Максім Багдановіч

АДНОЙЧЫ МАЛАДАЯ ЖУРНАЛІСТКА ЗАПЫТАЛАСЯ:  
ЧЫМ ПАХНУЦЬ СТАРЫЯ КНІГ? АДКАЗ ПРЫЙШОУ ІМГНЕННА —  
ЧАСАМ. КАЛІ БЯРЭШ У РУКІ СТАРУЮ КНІГУ — НІБЫ АДЧУВАЕШ;  
АД ЯЕ ЗЫХОДЗІЦЬ ВОДАР ГАДОЎ, ВОДАР ЭПОХІ, У ЯКУЮ  
ЯНА БЫЛА СТВОРАНА, ЭПОХІ, У ЯКУЮ ЖЫЛІ ДРУКАРЫ,  
ПЕРАПЛЁТЧЫКІ, МАСТАКІ, КНІГАГАНДЛЯРЫ, КНІГАУЛАДАЛЬНІКІ,  
ЧЫТАЧЫ. ЖЫЦЦЁ КНІГ НАШМАТ ДАУЖЭЙШАЕ ЗА ЧАЛАВЕЧАЕ:  
УЖО ДАУНО НЯМА ГЭТЫХ ЛЮДЗЕЙ, А КНІГІ — ЯК ЖЫВЫЯ  
ІСТОТЫ: ЗДАЕЦЦА, ШТО ЯНЫ ЎВАБРАЛІ Ў СЯБЕ ЭНЕРПЮ і  
ДУМКІ ТЫХ, ХТО ТРЫМАЎ ІХ У РУКАХ.



Евангелле-тэтр. Беларускі рукапіс. 1671.

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, як і ва ўсіх бібліятэках свету, найбольш старыя, каштоўныя і рэдкія выданні і рукапісы (асобныя з іх — на ілюстрацыях) вылучаны з агульнага фонду ў асобны збор, бо вымагаюць адмысловых умоў захавання і бяспекі. Навукова-даследчы аддзел кнігазнаўства налічвае больш за 70 тысяч адзінак. Такія аддзелы заўсёды загадковыя: нават для добра ганаўцы сучаснай кнігі экзатычным і рэдкім падаецца ледзьве не кожнае даваеннае выданне.

Асноўнае функцыянальнае прызначэнне кнігі — перадача зафіксованых ведаў, інфармацыі, распаўсюджванне духоўнасці. Але



Буквіца стараабрадніцкага пеўчага рукапісу на крукаўых нотах. XIX ст.

людзі даўно зразумелі, што змест кнігі неадрэўны ад яе форм, ад яе мастацкага вобраза. Чым больш гармоніі паміж тэкстам і вонкавым абліччам кнігі, тым больш моцна яна ўздзейнічае на чытача.


У пошуках гармоніі друкары, выдаўцы, мастакі кнігі выкарыстоўвалі ўсе магчымыя сродкі: форму і фармат кнігі, розныя віды паперы, размяшчэнне тэксту і шрыфты, самыя розныя аздабленні — застаўкі і канцоўкі, ініцыялы і гравюры. Сусветная гісторыя кнігі ведае шматлікія матэрыяльныя формы — гліняныя таблічкі, скруткі і інш. Недзе ў пачатку першага тысячагоддзя з'явілася найбольш распаўсюджаная і прывычная для нас кніжная форма — кодэкс. Для фіксавання інфармацыі выкарыстоўваліся папірус, шоўк, пергамін і, нарэшце, папера.

Цудоўныя прыклады мастацкага афармлення ўтрымліваюць рукапісы, якія захоўваюцца ў аддзеле. Асаблівай прыгажосці — застаўкі і ініцыялы стараабрадніцкіх нотных рукапісаў на круках.

«Восень Сярэднявечча» прынесла нам друкаваную кнігу — з'яўленне яе ў Еўропе ў 40-х гадах XV стагоддзя звязана з іменем Г.Гу-

Евангелле  
напрастольнае,  
выдадзенае  
П.Мсціслаўцам  
(Вільня, 1575).





Аўтограф М.Шагала.



Вокладка «Віцебскай старавіны» А.Сапунова. 1883.



Тытульны аркуш рукапіснага Ірмалоя XVII ст.

тэнберга. Стародрукі — кнігі, выдадзеныя да першай трэці XIX стагоддзя — лічацца безумоўнай кніжнай рэдкасцю. Самыя каштоўныя з іх — мара кожнай бібліятэкі і кожнага бібліяфіла — інкунабулы або «калыскавыя кнігі»: выданні «ад Гутэнберга» і да 1.1.1501 года. Першыя друкаваныя кнігі былі вельмі падобныя на рукапісы — і па фармаце, і па знешнім выглядзе, і па мастацкім афармленні. Аблічча інкунабул адпавядала часу: вялізныя гатамы — фаліянытны ў скуранных на дошках пераплётах, з металічнымі ўпрыгожваннямі і засцежкамі, на некаторых з іх захаваліся рэшткі ланцужкоў, якімі кнігі прыкоўваліся ў манастырскіх бібліятэках для больш надзейнага захавання. У такіх кнігах можна знайсці шматлікія дрэварыты, часам размаляваныя ад рукі, і шыкоўныя каліяровыя ініцыялы, нават з сусальнага золата, выкананыя з бездакорным густам. З выдадзеных у гэты час прыблізна 12 мільёну экземпляраў (каля 40 тысяч найменняў) да нашага насу дайшлі каля 500 000, якія разышліся па кнігасховішчах свету. У калекцыі Нацыянальнай бібліятэкі — 42 інкунабулы, самая ранняя (дарэчы, і самая старая з друкаваных кніг, што захаваліся на Беларусі) была выдадзена ў Базелі (1470). Сярод іх — і знамітая «Сусветная хроніка» Г.Шэдэля, выдадзеная А.Кобергерам (1493), якая ўтрымлівае каля 1800 дрэварытаў.

Эпоха Адраджэння спарадзіла першую беларускую кнігу. Выданні Ф.Скарыны з'яўляюцца палеатыпамі (так называюцца кнігі першай паловы XVI стагоддзя). Беларусь, на жаль, захоўвае толькі 10 выпускаў Пражскай Бібліі. Мастацкае аздабленне выданняў ставіць Скарынавы шчыраванні на ўзровень знакамітых друкарскіх дамоў тагачаснай Еўропы. При падрыхтоўцы сваіх кніг ён ўзяў лепшае з дасягненняў кнігадрукавання; было прадумана ўсё — фармат, размяшчэнне тэксту, шрыфты, гравюры. Высокая тэхніка і мастацтва кнігадрукавання ў Італіі, Польшчы, Чэхіі і іншых краінах значна паўплывалі на мастацка-паліграфічнае аблічча скрынавскіх выданняў, якія, у свою чаргу, увайшлі ў разнастайную і багатую культурную спадчыну еўрапейскіх народаў.

Напэўна, ніводная іншая нацыя не страціла так шмат са сваёй спадчыны, як Беларусь: цяпер у краіне захоўваецца не больш за трэцюю частку нацыянальнага рэпертуару выданняў XVI — XVIII стагоддзяў.

Асаблівасці гісторычнага развіцця Беларусі, яе геаграфічнае становішча абумовілі унікальнасць нашай кніжнай рукапіснай

і друкаванай спадчыны: яна — набытак адразу некалькіх галоўных рэчышчаў еўрапейскай хрысціянскай культуры: усходняга — візантыйскага, праваслаўнага і заходняга — лацінскага, як каталіцкага, так і пратэстанцкага.


Усе гэтыя фактары спрыялі з'яўленню ў Беларусі шматмоўнай і поліканфесійнай рукапіснай і друкаванай кніжнасці, якая стваралася на беларускай, старажытнаславянскай, польскай, лацінскай, яўрэйскай мовах рознымі алфавітамі (нават арабскім — так званыя кітабы), што было абумоўлена рознымі веравызнаннямі і шматэтнічнасцю насельніцтва.

Традыцыйнае для кірылічнай кнігі афармленне выданняў з беларускіх друкарняў П.Мсцілаўца, В.Гарабурды, братоў Мамонічаў, друкарняў Еўя, Куцейна, Магілёва, Супрасля, Гродна вызначаецца высокім мастацкім узроўнем. На вобраз кнігі, яе аблічча ўпłyвае асоба друкара. Яскравы прыклад — выданні П.Мсцілаўца: выразны шрыфт, вялікія палі, гравюры ў Чацвераевангеллі (1575); цудоўныя па прыгажосці ініцыялы і цікавы прыём — чырвоныя кропкі паміж сказамі ў Псалтыры (1576).

Унікальныя асобнікі беларускіх выданняў на лацініцы XVI — XVIII стагоддзяў: кнігі з першай беларускай друкарні — брэсцкай М.Радзівіла Чорнага, з друкарняў Ашмян, Слуцка, Нясвіжа, Палацка, Вільні і іншых гарадоў і мястэчак. Многія з іх — прыклад высокага паліграфічнага мастацтва. Менавіта ў лаціна-польскіх выданнях выявіўся моцны ўплыў барока ў кніжнай гравюре. Напэўна, найпрыгажэйшай кнігай з віленскіх выданняў XVII стагоддзя з'яўляецца «Rosarium...» (Вільня, 1678-1679) з медзярытамі А.Тарасевіча, дзе побач з гравюрамі на евангельскія тэмы ўпершыню ў беларускай кнізе быў змешчаны свецкі календарны цыкл — 12 гравюр-медзярытаў.

Цудоўнае графічнае афармленне для сваёй знакамітай «Гілкі» зрабіў яе аўтар К.Дарагастайскі, які выдаў кнігу ў 1603 годзе ў А.Пятроўчыка ў Кракаве. Першае і другое выданні аздоблены 45 медзярытамі і шматлікімі табліцамі працы вядомага нясвіжскага графіка Т.Макоўскага. Паказальна, што аўтар свядома не замовіў ілюстрацыі ў Нідэрландах. Малюнкі і медныя дошкі даручыў выкананы на радзіме, падтрымліваючы такім чынам айчынных творцаў.

У храналогіі кнігавыдання на прыкладзе стародрукаў, што былі выдадзены ў розных краінах, у розныя стагоддзі, рознымі друкарнямі і друкарамі (наведайце Музей кнігі Нацыянальнай



Гравюра «Цар Саламон са світай аглядае будаўніцтва храма» з трэцяй «Кнігі царстваў» Ф.Скарыны. 1518.

бібліятэкі!), выразна прасочваюцца змены мастацкага вобраза выдання. На працыгу стагоддзяў мяняюцца фармат — ад фальянтаў да амаль мініяцюрных выданняў у 24-ю долю аркуша; матэрыял і знежні выгляд пераплётаў — ад змрочных манастырскіх на дошках (XV — XVI стагоддзі) да карункавага ціснення на элегантных французскіх (XVIII стагоддзе); ксілаграфічныя гравюры-ілюстрацыі саступаюць месца медзярытам барока; побач са сціплымі па афармленні навуковымі і вучэбнымі выданнямі з'яўляюцца шыкоўныя політыпажы. Выданні знакамітых друкарскіх дамоў Еўропы: Альдаў, Эльзевіраў, Энгенаў, Фробэнаў, Плантэнаў і іншых вылучаюцца цудоўнымі шрыфтамі, прастатай і вытанчанасцю афармлення.

Сярод рэдкіх і каштоўных кніг XIX — XX стагоддзяў вылучаюцца французскія бібліяфільскія выданні, асабліва перыяду 1920 — 1930-х гадоў. У гэты час бібліяфільства ў Францыі прыняло такія формы, што кніга змяніла сваё прызначэнне і фактычна стала прадметам сацыяльнай гульні, своеасаблівой модай. Гэта пацвярджае канцепцыя нідэрландскага філосафа Й.Хейзінгі, выкладзеная ў кнізе «Homo ludens» («Чалавек, які гуляе»). Па меркаванні філосафа, мастацтва генетычна вырастает з гульні. У яе ўмовах між людзьмі ўстанаўліваюцца сувязі на падставе агульнага спецыфічнага інтэрэсу і агульнай эмацыйнасці: напрыклад, спецыфічныя адносіны да кнігі. Для тонкіх знаўцаў мастацтва кнігі важнейшым аказваецца не змест — яе каштоўнасць за-



Фрагмент гравюры М. Ващанкі з выдання «Monarchia turecka» П.Рыко (Слуцк, 1678).

лежыць ад суадносін тэксту і ілюстрацыі, характару шрыфтоў якасці паперы. Складаецца тып раскошнай кнігі, якая выдаецца абмежаваным тыражом. У межах тыражу аднаго выдання выкарыстоўваюцца розныя віды паперы — кітайская, японская, галандская, лафума, альфа, веленевая...

Да ілюстравання бібліяфільскіх выданняў прыцігваюцца мастакі «шырокага профілю» — А.Майоль, П.Пікаса, Ж.Руо, М.Шагал, Ф.Лежэ і іншыя, якія выкарыстоўваюць самую розную тэхніку: літаграфію, афорту, дрэварыт, лінарыт і г.д. Выдатны прыклад такога выдання — асобнік № 20 «Метамарфоз» Авідыйя на французскай мове, выдадзены А.Скірам у Лазане (1931) з 30 афортамі П.Пікаса і яго аўтографам. Медныя пласціны, з якіх

друкаваліся ілюстрацыі, былі перакрэслены мастаком у прысутнасці выдаўца.

У Нацыянальнай бібліятэцы захоўваецца цудоўная калекцыя пераплётаў: ад масіўных скуранных на дошках, з засцежкамі і цісненнем XV — XVI стагоддзяў, ад «павалочаных» аксамітам у срэбрных абкладах з эмалямі — да вытанчаных уладальніцкіх, бібліяфільскіх XIX — XX стагоддзяў.

І сярод іх зноў жа вылучаюцца шыкоўныя французскія пераплёты: рознага тыпу, фактуры матэрыялу, колеру, з саф'яну і маракену, з залатым цісненнем, залачонымі абразамі, часам з сюжэтнымі малюнкамі. Скуранныя дублюры-форзацы з раслінным каляровым і залатым цісненнем і арнаментальнымі бардзюрамі ці рознакаляровыя форзацы з муару

уражваюць чытачоў і наведвальнікаў Музея кнігі — нездарма французскія мас-такі-пераплётчыкі з'яўляюцца заканадаўцамі густу ў пераплётнай справе.

Кніга, рукапісная і друкаваная, — летапіс часу. У ёй адлюстроўваецца памяць чалавецтва, яна ёсьць і будзе вечным яму помнікам.



Пераплёт беларускага стародрука «Salinarius, W. Censura. Oszmiana». 1615.